

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 291 (6568) | 18 снежня 1939 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

Аператыўная зводка Штаба Ленінградскай ваеннай акругі.  
Пленум ЦК КП(б) Беларусі.  
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:  
М. Грышын — Аб рабоце з кандыдатамі партыі.  
Туравецкі — Партыйная арганізацыя Баранавіцкага павета.  
Узорна падрыхтуем да выбараў номны выбарчы ўчастак, намачтова ўдасканалім спісы выбарчынаў.

АРТЫКУЛЫ:  
М. О. Шмакашвілі — Баштоўнейшы помнік сталінскага друку.  
Д. Ф. Марцін — Гаспадарчы і культурны рост Палескай абласці.  
А. В. Саскевіч, С. Г. Марас — Уключаемся ў саборніцтва брыгадыраў ступодзіваў.  
І. Грынь — Новы калгасы актыў.

Б. Зялінсон — Дзеянне советскага Пінска.  
С. Муцунскі — Пелакоў? (Сатырычныя скарцікі).  
ЗА РУБІЖОМ:  
Замежны друк аб апошнім рашэнні Лігі нацый.  
Прамова генерала Лайтонера ў Таліне.  
Шведскія реакцыянеры дапамагаюць бел-фінам.  
Мітынг будаўнічых рабочых у Стакгольме.  
Вайна ў Еўропе.

## ЛІГА НАЦЫЙ ПЕРАТВАРЫЛАСЯ ў ЗБРОЮ ВАЙНЫ

Совет Лігі нацый 14 снежня вынес абавязковую пастанову аб «выключэнні СССР з Лігі нацый». Англа-французскія рэжымы пачынаюць спецыяльна ўжываць імпульс асабістых і саветам Лігі нацый «па фіналісцкаму прытлумачэнню», на якім гэтыя ганебныя вішніцы да канца. Але спецыяльна атрымаўся занадта наўдалы, як ні стараўся і самі яго пастаноўшчыкі, і пазабраваць імі актывісты і харысты.

Афіцыйным прадметам знятай Лігі нацый было так званое «фіналісцкае пытанне». У сапраўднасці гэта была спроба англійскіх імперыялістаў скалачыць антысавецкі блок пасля таго, як падарвалі пачаць усе спробы ўключыць СССР у Імперыялістычную вайну. Аб гэтым гаворыць уся нарыхтоўка жонэўскага з'ядзінства і ўся яго прапаганда.

Пачаць з таго, што самое скліканне Лігі нацый адбылася з такога пазарнай шэскай, якой Ліга нацый не працягнула за ўвесь час свайго існавання. Больш за прастаўлялі Ліге нацый паводзіць скорага дзеяння і дастаткова ўспомніць аб сапраўднай агрэсіі, якой падвергіліся Вялікабрытанія, Італія, Іспанія, Італія... Англійскі ўрад працягнуў за ўсім гэтым выпадкам маруднасці і нежаданне выступаць супроць сапраўдных агрэсараў. Гэта і не з'яўляецца. Агрэсіўнасць складалася з пачатку ў пачатку пачатку англійскага і французскага ўрадаў. Імяна гэтыя ўрады, якія трымаюць пад сваёй імперыялістычнай пятой сотні мільянаў амерыканскіх рублёў, пачалі вайну супроць Германіі і ўпору выдзіць гэтую рэабілітую вайну, адкідаючы ўсякія прапановы аб міры.

У парадку для Лігі сталі пытанні аб тэрор супроць Італіі і Албаніі, якія заўважваюць сваёй чаргі. Яны былі званы. Асталося па англійскаму загаду, абліць «пытанне аб Італіі». Але таго пытання няма ў пачатку прыгозе. Советскі Саюз не вылезе вайны супроць Вялікабрытаніі і не паргавяе ёй вайну. Советскі Саюз заключыў дагавор аб аэмаральнасці і дружбе з Французскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Па гэтым дагавору Французскаму народу забавіць апаўчана публічна незалежнасць, значнае ўраўнаважэнне тэрыторыі і ажыццяўленне вяртальнай мары аб з'яднанні каралеўскай венаў з рэштывымі фіналісцкімі народам. гэты дагавор прадстаўляе палітычную заставу. Ён ажыццяўляецца ў цэлым і часткова супрацоўніцтва ўрада СССР і ўрада Французскай Дэмакратычнай Рэспублікі, у сумеснай брацкай барацьбе ўрадаў Італіі і Фінляндыі супраць імперыялістычнага ачужынення Фінляндыі ад ворагаў Фінляндыі, а па правакатараў вайны, ад якіх Манергейма.

Не жадаючы займацца палітычна абыякавым пытаннямі, Ліга нацый занялася выслухоўваннем хлуслівага і паўлісцкага дакладу п. Холці, званнага прадстаўніцтва пераважна фіналісцкага ўрада. Так з самага пачатку, па ўстава англа-французскіх гаспадароў Лігі нацый у Жэневе пагарузіў у мір фантазію, што пазыблялася актывінай дзейнасцю выхадца з таго свету, дэлегата (?), істотунай Польшчы. Зусім ясна, што жэнеўскаму соху, ні яго сапраўдныя ідэйныя фіналісцы, да сапраўдных італісцка-фіналісцкага народа. «Фіналісцкае пытанне» было толькі зручным прадлогам для прадэманстрацыі антысавецкай маўраў англійскіх імперыялістаў. Не аб з'яднанні народаў, а аб яго кітаках, аб з'яднанні англійскай імперыялістычнай вайны. З усяй вярэвочнасцю гэта выявілася ў гэтым пры стварэнні «камітэта па палітычнаму пытанню». Ён быў скліканым з прадстаўніцтваў наступных трынаці дзяржаў: Англія, Францыя, Швецыя, Італія, Італія, Егіпет, Італія, Канада, Уругвай, Балівія, Венесуэла, Порту-

галія, Сіам. За выключэннем Швецыі і Нарвегіі ўсе іншыя дзяржавы — гэта або прамыя прыказчыкі Англіі, яе камітэты, або прыказчыкі па заваражэнні ЗША — дзяржавы Лацінскай Амерыкі. З трынаціці дзяржаў, якіх Ліга нацый даручыла выпрацаваць праект рэзалюцыі, дзевяць не падтрымалі ніякіх дыпламатычных адносін з СССР і з'яўляюцца прытулкам самай раз'юшанай антысавецкай агітацыі.

«Камітэт» такога самаейнага састава, вядома, без спрэчак прыняў імяна той праект рэзалюцыі, які ўгодна было прапанавана англійскаму гаспадару.

Так быў прыняты ў Жэневе першы акт вядома. Другі акт вядома адбыўся ў асамблеі. Выступілі прадстаўнікі Англіі, Францыі, Італіі і Эквадора. Прадстаўнікі іншых еўрапейскіх дзяржаў маўчалі. Мстычны характар соху нададо паўднёвым на трыбунае «духу» нябожчыкаў-Польшчы ў вобразе і англійскіх твары Грэйна і Грэйна. Настаўленне было заключылі, але прысутнічаў у якасці класнага настаўніка амерыканскі «наглядальнік» п. Эдгар. Ён маўчаў і ўважліва глядзеў, як вядуць сабе справы Лацінскай Амерыкі. Яны вядуць сабе «па плану», не з'яўляючыся з ролю. Прадстаўнікі азіяцка-амерыканскай дзяржавы, якая вядзе незалежную ад ЗША палітыку. — Мексіка, прычыў супроць выключэння СССР.

Галасаванне ў асамблеі было вельмі паказальна. Вядома, за рэзалюцыю супроць СССР галасавалі Англія і Францыя. Італія і еўрапейскія дзяржавы за ініцыятыўнае найшлі толькі Бельгія, якая з'яўляецца ў знешняй палітыцы прымацкай Англіі і Францыі, Португалія — насяд Англіі і нямногія італія, азіяцка-амерыканскія і думай, Грэйна не мацэліяга кампанія ў сваім авантурызме мела вялікую дзяржаву — Люксембург і змагальную Польшчу.

Завілі аб сваім устрыманні ат галасавання Швейцарыя, Італія, Нарвегія, Швейцарыя, Латвія, Эстонія, Літва, Балгарыя, Італія, Аўстрыя і не прымаі ўдзелу ў галасаванні Афганістан і Іран. Астатнія маўчалі.

Такім чынам, у самой Еўропе Англіі не ўдалося скалачыць моцны антысавецкі блок. Выключэнне СССР рэалізавала галасаванні англійскіх дэмакратыя і калоній, прыказчыкамі англа-французскага і амерыканскага капітала.

Гэта была ігра з палатоскай.

Яшчэ з большай разлічывасцю гэта выявілася пры галасаванні ў Совете Лігі нацый. Гэты Совет склікаецца па статусу з 15 членаў — 4 настаяных і 11 не настаяных, выбіраемых на тры годзі.

Не настаяныя члены ўступалі Англіі трыгоду. Таму перад галасаваннем пачаліся жувальніцкія асамблеі выбрала новых не настаяных членаў: Паўднёва-Афрыканскі саюз, Балівія і... Фінляндыя! Уважліва яшчэ «часовага» члена — Егіпет.

З 11 не настаяных членаў Совету ўстрымаўся ад галасавання Югаславія, Італія, Грэнцыя. Устрымаўся — прыстойнасці дзеля — і прадстаўнік неіснуючага белафінскага «ўрада». Гэта было не толькі ланіна крыўдлівасці. Ён не мог галасаваль у сваёй справе. Перу і Іран адсутнічалі. Такім чынам, разам з Англіяй і Францыяй галасавалі пяць не настаяных дзяржаў: Егіпет, Паўднёва-Афрыканскі саюз (тая-ж Англія), Бельгія (тая-ж Францыя) і дзве амерыканскія рэспублікі — Балівія і Ламініканія.

У гэтых пяці дзяржавках насельніцтва ўстае 33 мільянаў чалавек. У Англіі і Францыі — 89 мільянаў. І вост пазабрава «прадстаўнікі» 127 мільянаў насельніцтва рамалі пытанне аб тым, быць ці не быць у Ліге нацый вялікай советскай краіне з насельніцтвам 183 мільяны і з дзесцімаі, сотнямі мільянаў прыцялаў па ўсім свеце!

Сапраўды, трэба страціць усякае пачуццё смежнага, каб такімі прыёмамі весці злавачную антысавецкую ігру.

Гэты шановны соху завядаючых агрэсараў, палітычных таршофаў, пасля паласнай толькі благачыснай прамоў, паставанаві выключыць з Лігі нацый СССР, як краіну, неадстойную менш зносіны з кардыжымі ігракамі імперыялізма. Можна толькі паказваць тых асобных членаў Лігі нацый, якіх англа-французскі тэрор унутры жах і якіх пачынаў за лепшае маладушнае ўстрыманне, чым акрыты і смелы працяг.

Англа-французскі імперыялізм многа год рабіў усё ад іх залежачае, каб забіць пават той скромны палітычны аўтарытэт, які яшчэ мела Ліга нацый. — мела толькі таку, што ў ёй уздальчыў Советскі Саюз. Палітыка англа-французскіх заправіла — палітыка інтрыг, папчоўвання ахной дзяржавы на другую, скалачвання імперыялістычных блокаў — усё больш абясцэлава Лігу нацый пачынаў адна дзяржава за другой. З самага пачатку адмовіліся ўдзельнічаць у ёй ЗША. Праўда, амерыканскія палітыкі не адмовіліся ад інтрыг у Ліге нацый, але гэта зусім не служыла да ўмацавання ае маральна-палітычнага аўтарытэта. У Лігу нацый не ўваходзілі тэксаска Германія, Японія, Італія, Іспанія.

Ліга нацый скамратывала сабе фарысейскай палітыкай Англіі і Францыі і пытанні аб дамажозе Італія, Іспанскай Рэспублікі, Абісініі, Албаніі. Стараючыся англа-французскія заправы Лігі яна гніла заставя. Імпэрыялістычныя толькі шаскорныя гэты працэс гніення.

Советскі народ ніколі не пачаў пачаць значэння Лігі нацый. У той меры, у якой яна была шчы «буражом», які пераходзіў у вайну, советскі ўрад, верны сваёй палітыцы барацьбы за мір, аставаўся ў Ліге нацый. Ён пераходзіў у спробам ператварыць яе ў інструмент вайны. Імяна таму Ліга нацый станавілася з'яўляючыся ад англійскіх імперыялістаў. Каб скарыстаць Лігу нацый як інструмент правакатары і вайны, трэба было ўстрымаць Советскі Саюз. Гэта зроблена пачер з усеі грубасцю, якая нагадвае прыёмы і мову 1920 года. Але англійскія палітыкі і суретнай вайны забываюць, што пачер зусім не той час. Аўтарытэт, сіла, міжнароднае значэнне Советскага Саюза намяраюць вышэй таго год. Устава спроба рамаўляць з Советскім Саюзам мовай правакатары бурбоўнае толькі смежна, але і рэзкаўна іла завяўшыцца палітыкаў.

Спроба англійскіх імперыялістаў скалачыць антысавецкі блок правалілася. Белапольскія і белафінскае выхадцы з таго свету могуць улічыць сабе рэвалюцыяністамі Лігі нацый. Советскі і фінскі народы а тымбай нагарай адносна та да бурнай ігры заблытаўшыцца палітыкаў. Гэтая ігра адстойна пагарды ўсіх чэсных людзей па ўсіх краінах свету. Там, дзе быў «буражом» Лігі нацый, пачеў дзея, выкапана палітыкаў пачынаў.

Ліга нацый ператварылася са зброі міру ў зброю вайны, у зброю англа-французскага ваеннага блока.

Што-ж, тым горш для Лігі нацый і яе рэжымаў. СССР ад эвалюцыі Лігі ў канчатковы выніку можа астацца ў вынігу. СССР не звязан больш з пактам Лігі нацый і не нясе адказнасці за белапольскія справы Лігі нацый.

Палітыку міру, палітыку дапамогі фінлянскаму народу і яго выважэння ад ланутоў імперыялізма Советскі Саюз пачеў будзе працягваць, не звязваючы ні на якую вазіну ў жэнеўскіх і іншых палітычных кулуарах.

Антысавецкія заціі палітыкаў стувасвай вайны асуджаны па правам.

(Прадавы артыкул «ПРАВДЫ» за 17 снежня).

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

17 снежня 1939 года закончыўся VII пленум ЦК КП(б) Беларусі, у якім прынялі ўдзел сакратары абкомаў, гаркомаў і райкомаў партыі.

- Пленум абмеркаваў пытанні:
1. Аб выніках прыёму новых членаў у ВКП(б) за красавік—лістапад 1939 года і аб рабоце з кандыдатамі партыі.
  2. Аб становішчы партыйнай гаспадаркі ў Палескай абласной партарганізацыі.
  3. Арганізацыйныя пытанні.
- Па першых двух пытаннях пленум прыняў адпаведнае рашэнне.
- Пленум увёў у састаў членаў бюро ЦК КП(б)Б Наркома Унутраных Спраў БССР тав. Цанава Л. Ф.

## ПЛЕНУМ ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ

16 і 17 снежня 1939 года адбыўся пленум ЦК КП(б) Беларусі. Пленум абмеркаваў наступныя пытанні: 1. Аб выніках прыёму новых членаў у ВКП(б) за красавік—лістапад 1939 года і аб рабоце з кандыдатамі партыі. 2. Аб становішчы партыйнай гаспадаркі ў Палескай абласной партарганізацыі. 3. Арганізацыйныя пытанні.

З дакладам па першым пытанню выступіў сакратар ЦК КП(б) Беларусі таварыш Панамаронка.

Большавіцкая партыя, — гаворыць дакладчык, — асуджана мільянамі беспартыйных актывістаў, беззаветна адданых справе Леніна — Сталіна. Дарожныя людзі нашай краіны імкнуцца ўступіць у партыю, арганізацыйна звязаны сабе з ёй. Раённы XVIII з'езд ВКП(б) значна аблагодчыў абор пераважных людзей у партыю. За першы год XVIII з'езда ВКП(б) — з красавіка па 1 лістапада 1939 года прыняты кандыдатамі ў члены КП(б)Б 10 549 чалавек і ў члены КП(б)Б 4 132 чалавек.

На многіх прыкладах тав. Панамаронка паказаў, што ў партыю прышлі лепшыя людзі — станаўчыцы прапрадэмстваў і калгасцаў, пераважныя людзі сацыяльна інтэлігентны. Гэта сведчыць аб далейшым арганізацыйным удаважэнні партыі, аб ўзмацненні ёе сувязі з масамі, аб росце палітычнай актывнасці народа.

Гаворачы аб тым, што пасля XVIII з'езда ВКП(б) партыйныя арганізацыі сталі больш строга прытрымлівацца пачынаў інтэлігентнага аббору пры прыёме ў партыю, тав. Панамаронка адзначае, што некаторыя партыйныя арганізацыі ўсё-ж ішчэ працягваюць парушаць статут ВКП(б), прымаюць у партыю амаль кожнага, які ладае заяву. З'яўляючыся на аглуны прыём у партыю, некаторыя партыйныя кіраўнікі забываюць аб сваім абавязку сістэматычна пазнаваць якасны састаў партыі, праглядаць над узняццём связомасці членаў партыі.

Тав. Панамаронка прыводзіць прыклады, калі партыйныя арганізацыі неадаткова правяраюць людзей, якіх яны прымаюць у свае рады, і пасля вымушана гэтых людзей выключалі.

Многа месца адводзіць дакладчык пытанню рэгулявання састава партыі, росцу партыйных радоў за лік рабочых вядучых прафесій у горадах, на сале — за лік тэхнічных кадраў (трактарысты, механікі, кабайнеры) і сельскай інтэлігенцыі. Напрыклад, па Магілёўскай гаратскай партарганізацыі прынята ў КП(б)Б 243 чалавек, у іх ліку толькі 57 чалавек рабочых — 3 слесары, 11 токараў, 3 кажэўнікі і т. д. У той жа час зусім не прымаюцца ў партыю прадзвіжчыкі, слесары, паравозныя машыністы. А гэтыя прафесіі з'яўляюцца вядучымі на многіх прапрадэмствах горада Магілёва.

Аналізуючы росце партыйных радоў на сале, тав. Панамаронка прыводзіць такія лічбы. Устае прынята ў кандыдатаў партыі на сале 4 043 чалавекі, у тым ліку 1 796 чалавекі. Сярод прынятых устае 346 трактарыстаў і кабайнераў, 146 аграмомі і сепціяцістаў сельскай гаспадаркі, 746 настаўнікаў пачатковых шкول. А пачаткінашчы Валыскаўскага, Дзержынскага, Рудзінскага, Старобінска-

## ДА 60-ГОДДЗЯ

### З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ТАВАРЫША СТАЛІНА

ГОМЕЛЬ, 16 снежня. (Спец. нар. «Звезда»). Прапоўня Гомель дзейна рыхтуецца да 60-годдзя з дня нараджэння генія чалавечтв, тварца самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі — вялікага Сталіна.

Па прадрывствах, па ўстановах, па выбарчых участках сотні прапагандастаў і агітатараў праводзіць даклады і гутаркі аб вядомым жыцці і дзейнасці таварыша Сталіна. Гародкі Лом партыйнай асветы праводзіць шчы лекцыі і даклады на тэмы: «Жыццё і рэвалюцыйная дзейнасць вялікага Сталіна», «Канстытуцыя і нацыянальнае пытанне», «Сталінізм, як дэмакратыя» і інш.

Аб жыцці і дзейнасці таварыша Сталіна прагавіты даклады на буйных прадрывствах — паравоза-вагонгаромным заводзе, шклозаводзе імені Сталіна, фабрыцы «Возувій» і іншых, а таксама для агітатараў.

У гародскіх клубах воінскаў і работнікаў дзяржаўнага арганізацыяныя выстаўкі, прысвечаныя жыццю і дзейнасці вялікага Сталіна.

Вялікую цікавасць выклікае ў прапоўня мастацкая выстаўка, арганізаваная ў Доме партыйнай асветы. У спецыяльна аладзеным, прасторным, мастацка аформленым пакоі паказана некалькі сот зямлякаў і рэвалюцыйнага адрозненняў усе астаны жыцця і дзейнасці вялікага генія чалавечтв В. І. Леніна і яго блізкага вучня і саратніка таварыша І. В. Сталіна.

Штодзённа выстаўку наведваюць сотні людзей.

## 270,6 МІЛЬЯНА З'ЕМЛЯПЯРАЎ ТВОРАУ І. В. СТАЛІНА

Паводле даных Усесаюзнай вёскай палаты, тавры І. В. Сталіна выданы за першы год з 1917 года на кастрычнік 1939 года тыхарожом у 270,6 мільяна экзяміляраў.

Геніяльна праца І. В. Сталіна — «Пытанні ленызма» вышла ўжо, як вядома, адзінаццатым выданнем. Яна разлічана ў краіне тыхарожом больш чым 13,7 мільяна экзяміляраў. Дарож таварыша Сталіна на Вярэвочным VIII Усесаюзным з'ездзе Советаў аб Праекце Канстытуцыі Саюза ССР выдан тыхарожом амаль у 44 мільяна экзяміляраў. Выраз брашуры з прававой таварыша Сталіна на перавыбарчым сохуе выбарчым Сталініскай выбарчай акругі г. Масквы 11 снежня 1937 года дасягнула амаль 12 мільянаў экзяміляраў. Больш чым у 22 мільянаў экзяміляраў выдан суправадзачы даклад таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе партыі аб рабоце ЦК ВКП(б).

Тавры І. В. Сталіна выданы ў СССР на 93 мовах. На рускай мове працы таварыша Сталіна вышлі ў свет тыхарожом у 217,7 мільяна экзяміляраў і на іншых мовах — 52,9 мільяна экзяміляраў.

На украінскай мове працы таварыша Сталіна выданы тыхарожом у 2,6 мільяна экзяміляраў, беларускай — 2,6 мільяна экзяміляраў, азербайджанскай — 2,2 мільяна экзяміляраў, грузінскай — 2,3 мільяна экзяміляраў, армянскай — 2,1 мільяна экзяміляраў, узбекскай — 2,4 мільяна экзяміляраў, татарскай — 2,4 мільяна экзяміляраў.

Працы таварыша Сталіна выданы таксама мазавым тыхарожом на мовах народаў, якіх да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі не мелі свайі пісьменнасці. У дзесціх тысяч экзяміляраў яны разлічаны на мовах паўночных народаў: каракскай, патайскай, пенскай, чукотскай, эвенкіскай і інш. Каля 10 тысяч экзяміляраў яні і брашуры таварыша Сталіна выпушчаны на цыганскай мове.

На мовах няпьяльчанасцей, якіх прадзавіваюць у асноўнай сваёй масе за межамі СССР, тавры І. В. Сталіна выданы тыхарожом больш чым у 1,9 мільяна экзяміляраў. (ТАСС).

## ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ АПОШНІМ РАШЭННІ ЛІГІ НАЦЫЙ

**АНГЛІЯ**  
ЛОНДАН, 16 снежня. (ТАСС). «Совет-Сам», піша «Дэйлі уоркер», з'яўляецца нейтральнай дзяржавай і ўся яе магнасць і ўплыў накіраваны на забавіненне справы міру. Советскі Саюз быў ключавым з Лігі нацый англа-французскіх імперыялістычнай групай дзяржаў, ія ўдзянулі свае ўласныя народы ў іну і зарад імкнучыся папшырыць яе. «Выключэнне» СССР з Лігі нацый па ініцыятыве групы імперыялістаў — палітыкаў і англійскіх аристократаў, якіх ужо-нобудзь страці. Удар нанесен міру і ўжо паміж народамі. Блок палітыкаў і англійскіх імперыялістаў скарыстаў сваю вайну зноў імкнучыся скарыстаць сваю ў якасці свайго паліцарма.

Ліна зарад 1939, а не 1918 год. Англа-французскі клас на старане Чарвовай Лігі і фінляндыскага народа, якія вядуць барацьбу за пераможу народнай аары.

**ФРАНЦЫЯ**  
ПАРЫЖ, 16 снежня. (ТАСС). Рэвалюцыйна-французскі друк, які ні на міг не сцяне знобага антысавецкага вое, з'яўляецца нашым сапраўдным саўрацьнікам у гэтым пытанні аб «выключэнні» СССР. Найбольш буйныя органы рэакцыйна-французскага імперыялістаў — газеты «Тан», «Фігаро» і інш. — уключаюць сур'янасць і «рашучасць» зноў Лігі нацый пачынаў насустрэчу з Французскай вайна, які імкнучыся ператварыць яе ў зброю ваенных інтарэсаў англійска-французскага блока. Ліга нацый вядома сваёй абавязка, мы павінны яе заваць, — уславае «Фігаро».

Раз парыхжкіх газет закляючы да «рашучасці» рашэння Лігі нацый аб аказанні дапамогі белафінам і да далейшых крокаў, накіраваных да разгортвання вайны на паўночным усходзе Еўропы. Пры гэтым характэрна, што афіцыйны французскі ўрада газета «Тан» папярэджвае, што вядома Францыя можа аказаць белафінам толькі вялікую дапамогу. «Саюзнікі, піша «Тан», — не маюць ніякіх ваенных матэрыялаў. Тым не менш, пры недахве новых ваенных матэрыялаў можна было-б знайсці ў французскіх і англійскіх аристократаў, кулямі і зброю некалькі больш ставіх канструктыві, якія можна ішчэ добра выкарыстаць».

У другім месцы французскі афіцыйны дагавараецца па прыказу да інтэрвенцыі ў карысць белафінаў. Асабліва актывіўна гэтым пытанні соцыялі-імперыялістычныя ланкі англа-французскага ваеннага блока. Леон Блом піша ў газеце «Панулер»: «Фінляндыя ў значна большай ступені патрабуе матэрыяльнай дапамогі, чым палатывічскія сепціяны».

Недзя сказаць, што французскі друк аднадушны ў ацэнцы рашэння Лігі нацый. Вядома, бачыцца далажнага росцу неадавалення шырокіх мас актывісцкай палітыкаў кіруючай класі, асобнага газетны і віднейшыя журналісты б'юць абой.

**БАЛГАРЫЯ**  
САФІЯ, 16 снежня. (ТАСС). Балгарская газета «Зара» ў артыкуле «Міжнароднае становішча СССР пасля жэнеўскага ра-

шэння» паказвае, што СССР не меў дыпламатычных адносін з радам краін, уваходзячых зарад у Лігу нацый і што ў састаў «камітэта 13» падрыхтаўшага рэзалюцыю, уваходзілі прадстаўнікі 9 краін, не маючых з СССР нармальных адносін». Пры пачатковым становішчы прадаўжае газета, Масква захавала свой міжнародны ўплыў, прадаўжаючы аставацца актывіўным фактарам дыпламатычнага жыцця Еўропы і ўстае свету. Газета лічыць, што наперад спробам некаторых краін скарыстаць рэзалюцыю совета Лігі нацый для парыву прэстыжа СССР, ушчы і аўтарытэт Советскага Саюза будуць захаваны.

**ШВЕЦЫЯ**  
СТАГОЛЬМ, 16 снежня. (ТАСС). Некаторыя газеты свідраюць, што рашэнне Лігі нацый аб «выключэнні» СССР з'яўляецца рэзультатам англа-французскага напівку на малыя дзяржавы. Як заўважае газета «Свенска маргобладет», вяліка дзяржавы, і перш за ўсё Англія, прымушалі малыя краіны прымаць антысавецкія рашэнні і іці на антысавецкія мерапрыемствы. Газета лічыць, што рашэнне Лігі не ўмацавала, а наадварот, пагоршыла становішча ў Еўропе.

«Міжнароднае становішча», — адзначае газета «Свенска дабладет», — стала ішчэ больш вядоўшым, і міжнародная палітыка перайшла ў фазу, багату новымі вялікімі нечаканасцямі».

Газета «Дэгнен нюхетар» адзначае, што Ліга нацый «страціла значэнне, як гарант міру».

## ВЫКАНАЛІ ГАДАВЫ ПЛАН

ВАДЗЬВІСЬ, 17 снежня. (БЕЛТА). Калектыв Ваўдзьвіскага дрэвапрацоўчага камбіната, выконваючы ўстае абавязальнасць пера дастойнай сустрэчы іна выбараў, дэжурна зааварыў гадавы праграму. На 15 снежня выпушчана прадукцыі на 16.263.232 рублі, што складае 100,2 процанта пана.

Балектыв камбіната ўстае абавязальнасць дапа да кінца года звыш пана прадукцыі на 820 тысяч рублёў.

Калектыв мінскага металазавода імені Чкалава а часно выканаў сваё абавязальнасць. На 15 снежня выпушчана прадукцыі на 5.712 тысяч рублёў, што складае 100,1 проц. гадавога задання. Ланцугу выпрацавана 11.472 метры пры заданні 3.400 метраў.

Да канца года чкалаўны абавязаліся даць звыш пана прадукцыі на 400 тысяч рублёў.

Рыхтуючыся да выбараў, на аснове разгорнутага сацыялістычнага саборніцтва, прадрывства Беларускага таварыства настаўнікаў і вучаўцаў прамясловай дэжурна выканаў гадавы праграму на 100,2 проц.

**АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ШТАБА ЛЕНІНГРАДСКАЙ ВАЕННАЙ АКУГІ**  
Па прыняту семацітатага снежня намы воіскі на Мурманскім напрамку прасунуліся на 75 кіламетраў (па дарозе) на поўдзень ад Пемзіама. На Удзіненім напрамку намы воіскі, заняўшы месцачка Нурсу, прасунуліся на 132 кіламетры на захад ад дзержына. На іншых напрамках пошчы разведчыкаў і месцамі артылерыйскага перастрэлка.

## Творчы ўздым срод навуковых работнікаў Мінска

З найбольшым творчым уздымам сустрачаюць навуковыя работнікі Мінскага політэхнічнага інстытута 60-годдзе з дня нараджэння найвялікшага генія чалавечтв Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

20 снежня ў інстытуце ажыццявіцца навукова-даследчая канферэнцыя, прысвечаная гэтай дапе. З мэтай павышэння творчэснага ўзроўня прафесарска-выкладчыцкага састава інстытута на канферэнцыі будуць прагавіты лекцыі аб жыцці і дзейнасці вялікага правадра, аб ролю таварыша Сталіна ў развіцці марксісцка-ленінскай тэорыі, аб ролю вялікага Сталіна ў справе электрыфікацыі СССР і інш.

Апрача таго на канферэнцыі будзе прагавіты рад дакладаў, паказваючых дасягненні калектыва ў галіне распаўсюджвання навукова-даследчых прац. Так, напрыклад, дацэнт Т. І. Дабкін і І. І. Лебодыч распрацавалі на канферэнцыі тэму аб пачатковых торуфаў бунтарах, дацэнт тав. Рыжкоў дакладае аб электрамагнітны муштункова-пагарышчых машынах і т. д.

У канферэнцыі прыме ўдзел рад навуковых работнікаў вядомых навукаўчых устаноў г. Мінска.

# 24 снежня — выбары ў мясцовыя саветы

## УЗОРНА ПАДРЫХТУЕМ ДА ВЫБАРАЎ КОЖНЫ ВЫБАРЧЫ УЧАСТАК, КАНЧАТКОВА УДАСКАНАЛІМ СПІСКІ ВЫБАРШЧЫКАЎ.

### НА УЧАСТКУ № 5

Вялікі будынак клуба фабрыкі імені Кагановіча святочна ўпрыгожаў. Тут знаходзіцца ўчастак № 5 Куйбышевскага выбарчай акругі. Падыходзім бліжэй. Да самага ўваходу ўвагу прыцягвае лозунг на вялікім чырвоным палотнічку: «Пяць гадоў пераможнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных!».

У гэты дзень клуб адрывае паз выбарчы ўчастак. У вялікім пакоі размяшчаюцца агітпункт: мяккая мэбля, фотавыстава, выстаўка выбарчай літаратуры; усё гэта пакаівае вельмі прыемнае ўражанне.

Справа — пакой, дзе змяшчаюцца выбарчы камісія. Невялікае, але ўтульнае памяшканне. Тут павявалі амаль усе выбаршчыкі. Яны заходзілі правярць, ці правільна занесены ў спісы выбаршчыкаў, і ўнеслі 29 паравак. Агітатары арганізавалі дзве экскурсіі хатніх гаспадарстваў у варыянтную галерэю і адну — на аб'ектывую фабрыку імені Кагановіча. Завяз агітатары працуюць ужо не толькі

з хатнімі гаспадарствамі, але і з усімі выбаршчыкамі. З іх у дзень абыходзяць іны кварталы выбаршчыкаў і агітуюць за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

На ўчастку вылучана шматпрыражэ «Чырвоны абутнік», прысвечаная выбарчам.

Участак гатоў да выбараў. Прадугледжаны ўсе дробязі. Устаноўлены кабіны, урны, падымаюцца ўсе выбарчыя дакументы. Вылучаны хворыя і старыя, якія не змогуць самі з'явіцца на ўчастак. За імі ў дзень выбараў прысудуць на машынах.

18 снежня на выбарчым участку — святая для дзяцей. Сіламі шонераў і школьнікаў 17-й школы падрыхтавана зніпаха самадзейнасці. У бліжэйшыя дні памежана арганізавалі масавыя наведванні выбаршчыкамі ўчастка з мэтай азнаямлення іх з парадкам і тэхнікай галасавання.

Г. БЛЮМІНА.

### ЎЗОРНА НАЛАДЗІЛІ АГІТАЦЫЙНУЮ РАБОТУ

ВІПЕБСЕ. (Мар. «Звязда»). Недалёка ад новага маста праз Заходнюю Дзвіну арасцела вялікі будынак 2-й сталінскай школы. Тут змяшчаюцца 29 выбарчых участкаў.

На ўчастку заўвады ажыцзена. Восі і сёння ў вялікім пакоі фізічнага лабараторыя сабралася звыш 200 чалавек. Уважліва слухаюць яны лекцыю лектара Т. Бігальскага аб міжнародным становішчы.

Участак абслугоўваюць партарганізацыі гарадской пажарнай аховы і фабрычна-заводскага звыш 300 хатніх гаспадарстваў займаюцца ў палітычных гуртках, вывучаюць выбарчы закон і тэхніку выбараў.

Асабліва вялікай увагай сарад хатніх гаспадарстваў карыстаецца агітатар тав. Капусянскі. Простай і зразумелай мовай раз'ясняе ён сваім слухачам палітычныя аб'екты, знаёміць іх з біяграфіямі кандыдатаў у дэпутаты і, як правіла, заўсёды падрабязна інфармуе па пытаннях міжнароднай палітыкі. У яго гуртку займаюцца 39 чалавек.

Агітатары прымяняюць розныя формы агітацыйна-масавай работы. Агітатар Т. Нікіцін дапамог арганізаваць насяшчэцкую Хатнюю гаспадарчую старшукі Якушэвіч і іншыя на старонках газеты дзельца свайго рэдакцыі, аб'яўляюць аднаго свая галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. У гэтым жа сама змяшчана біяграфія кандыдата ў дэпутаты гарсовета тав. Зайцава Івана Осипавіча, інжынера, дзювера масакамбіната.

Вялікую ініцыятыву праявіў агітатар тав. Званкоў. Ён павёў хатніх гаспадарстваў свайго гуртка на аб'ектывую

фабрыку «Чырвоны Кастрычнік», дзе працуе кандыдат у дэпутаты гарсовета, звыш стаханавец фабрыкі т. Кавальскі А. А. Выбаршчыкі падрабязна азнаёміліся са сталінскай работай свайго кандыдата, па-таварыску гутарылі з ім і вступілі вельмі заахвочаны.

Участак сёння 5 выбарчых акруг. Працуюць ужо сустрачы выбаршчыкаў у кандыдатаў у дэпутаты гарсовета. Асабліва цікава была сустрачка выбаршчыкаў 125 выбарчай акругі з кандыдатам у дэпутаты гарсовета тав. Раткевіч Анастасіяй Георгіеўнай, беспартыйнай, педагогам фельдэрска-акушэрскай школы. Яе яркая прамова была прысвечаная нашым савецкім жанчынам, якія карыстаюцца ўсімі багатымі нашай лямбуй радзімы, усімі правамі, ланымі вялікай Сталінскай Камуністычнай.

У сустрачцы з кандыдатамі прыняў удзел звыш 600 чалавек. Калектывы фабрыкі «Чырвоны Кастрычнік» і масакамбіната паказалі выбаршчыкам сваю мастаўную самадзейнасць.

Быў наладжан рад экскурсій выбаршчыкаў на скурзавое імя Еўсцігнева, фабрыку «Чырвоны Кастрычнік», Гістарычны музей, Беларускае хімічнае тэхнічнае вучылішча і іншыя.

Усёй агітацыйна-масавай работай на ўчастку ўмежа кіруюць дзвераны — інжынер фабрыкі імені Клары Петкіна тав. Мора Якаўлеўна Эпштэйн. Яна асабліва прысутліва на занятках гурткова, часта абрае агітатараў, дае ім указанні ў рабоце, трымае пэсуню сувязі са сваімі выбаршчыкамі.

У Мазыры ачуваецца вельмі шчыльна працоўная дэмакратыя. У яго гуртку на Нагорнага савета вылучан 51 чалавек. Гэта лепшыя людзі горада — партыйныя і непартыйныя большэвікі, бязмежна адданя вялікай справе партыі Леніна — Сталіна.

Сарад зарэгістраваных кандыдатаў — лепшыя стаханавцы — каваль арцелі «Молот» тав. Зарыпкі, работніца фабрыкі «Прабінгатор» Ніна Маравіч, перадавыя настаўніцы Аляксандра Міхнеўскай і Марыя Ланеўскай.

Шырока разгарнулася палітычна-масавая работа на выбарчых участках, агітацыя за кандыдатаў пераможнага блока камуністаў і беспартыйных. Больш 400 агітатараў і дзвераных насіць у масы словы большэвіцкай праўды.

У горадзе працуе каля 400 гурткова па вывучэнню выбарчага закона. У гуртках займаюцца больш 8 тыс. выбаршчыкаў.

Вельмі добра працуе агітатар-настаўнік Барыс Сечак. У яго гуртку на Нагорнай вуліцы заняты праходзяць рэгулярна, адзін раз у тыдзень. Тав. Сечак жыва і цікава расказвае насельніцтву аб кандыдатах у дэпутаты, аб міжнародных падзеях. Выбаршчыкі з вялікай ахвотай наведваюць гурток.

Добра працуюць таксама агітатары тт. Васільеў, Максіменка, Нольман і іншыя. Яны наведваюць кварталы тых выбаршчыкаў, якія па ўважлівых прычынах не могуць наведваць заняткі гуртка.

Паўясменна праходзяць сустрачкі кандыдатаў са сваімі выбаршчыкамі. Выбаршчыкі азнаёміліся з біяграфіямі і работай кандыдатаў.

Мы робім усё для таго, каб выбаршчыкі, прышошы 24 снежня на ўчасткі, ачулі ўсе радасці вялікага свята.

Е. К. ХАЛІМАНОВІЧ,  
старшыня Мазырскага гарадскога выбарчай камісіі.

### Бестурботныя кіраўнікі

ГОМЕЛЬ. (Мар. «Звязда»). У самым ценным горада, на вуліцы Валаскага ля школы імені Комінтэрна стаіць вітрына са спіскамі выбаршчыкаў. На самым версе яе ледзь прыметны напіс:

«6 выбарчых участкаў 4-й Першамайскай выбарчай акругі змяшчаюцца ў школе імені Комінтэрна».

Мы зацікавіліся работай участка. Але яго не так ужо лёгка знайсці. Цэнтр яго як быццам бы засакрэчаны. У абшчынным двары школы нідзе не відаць надпісу з якім-небудзь намякам на гэты ўчастак. Пасля доўгіх пошукаў і распрады мы знайшлі яго ў нейкім пемным, вузкім карыдоры. Аказалася, што ўжо чварць дзень, як на ўчастку нікога няма. Старшыня камісіі хворы, а яго намеснік і сакратар зусім не прыходзяць. Дзякуем таго не арганізавана. Людзі прыходзяць, а няма каму адказаць на іх пытанні.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

За становішча палітычнай агітацыі на ўчастку адказваюць партарганізацыі школы імені Комінтэрна, імені Карла Лібкнехта і яшчэ некалькіх партарганізацый горада. Але кіраўнікі партарганізацый адрываюцца ад выбаршчыкаў, яны не ведаюць сапраўднага становішча на участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

За становішча палітычнай агітацыі на ўчастку адказваюць партарганізацыі школы імені Комінтэрна, імені Карла Лібкнехта і яшчэ некалькіх партарганізацый горада. Але кіраўнікі партарганізацый адрываюцца ад выбаршчыкаў, яны не ведаюць сапраўднага становішча на участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

Усё гэта ў дастаткова ступені характарызуе становішча агітацыйна-масавай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку.

не могуць толькі разабрацца, хто балатуюцца на іх акрузе.

На ўчастку ёсць цалыя кварталы, дзе да гэтага часу не ступала яшчэ нага агітатараў, а аб сустрачцы з кандыдатамі тут толькі пачынаюць думаць.

Па вуліцы Сьвердлова № 20 працягаюцца звыш 80 выбаршчыкаў. Ні адзін з іх не ведае, хто балатуюцца на выбарчым акрузе. Работніца Чубарова І. Мохарова, працяваюцца ў гэтым доме, заўважылі:

— За ўсё перыяд выбарчай кампаніі ніхто нас не збіраў і не раслуцкаў выбарчага закона. Аб гэтым жа заўважылі астатнія жыхары дома.

Партгор школы Г. Аранбаум апраўдана тым, што гэта не яго зона абслугоўвання, што акругу павінен абслугоўваць партыйная арганізацыя школы імені Карла Лібкнехта, а партгор школы імені Карла Лібкнехта тав. Баршчэў у сваю чаргу ківае на Аранбаума.

Мы вельмі зацікавіліся, калі нам па с'яроду паведамілі, што дзвераным на ўчастку «лічымся» ніхто іншы, як сам партгор Аранбаум.

Не лепш абстаіць справа са спіскамі выбаршчыкаў. Іны складаны вельмі неахайна. Многія прозвішчы прапушчаны, падароты, занесены прозвішчы такіх выбаршчыкаў, якія гомамі тут ужо не жывуць.

Даходзяць да такіх кур'ёзаў, што мужчыне запісалі жаночае імя: выбаршчыца Крумер Заліма Лейзаравіч лічыцца ў спіску — Крумер Тая Сямёнаўна.

Выбарчая камісія штодзённа атрымлівае ізацыі заяў аб скаржэнні прозвішчаў і імен і імен па бацьку, але заявы ляжаць па некалькі дзён без агляду. Грубяя скаржэнні ў спісках не спыняюцца на выпраўляць. Не спыняюцца тут і з падрыхтоўкай памяшкання, устаноўкай кабінаў і галасавання.

Гомельскі гарком добра ведае аб бяздзейнасці партарганізацый, прымаюцца на да парадку бестурботныя кіраўнікі.

Н. ГРЫШЫН.

### Наварстаць упушчанае

Ад гэтага часу — 24 снежня — адзінае нас адзін тыдзень.

Ужо час, каб кожны выбарчы ўчастак быў поўнаю абстаўлена выбарчым інвентаром, каб былі канчаткова ўкладзены спісы выбаршчыкаў.

Як жа абстаіць справа з усім гэтым на выбарчым участку № 1 Кагановіцкага раёна г. Мінска? Спісы выбаршчыкаў азнаёміліся яшчэ ў стадыі правяркі. 16 снежня выбаршчы тав. Міхайлаў зайшоў на ўчастак правярць свае прозвішча ў спіску. Ён быў вельмі зацікаўлены, калі прачытаў у спісках замест «Міхайлаў Сцяпан Філіпавіч» — «Міхайлаў Сцяпан Філіпавіч».

Замест «Ярка Падзежа Васільеўна» ў спіску напісана «Янка Падзежа Васільеўна». Такіх выпадкаў блытаніны шмат.

Выбарчая камісія не мае рэстаў аб тым, хто з занесеных у спісы выбар-

шчыкаў выхадзіў з горада. Да гэтага часу ўчастак не забеспечан даўно выбарчым інвентаром. Ёсць толькі чатыры кабіны, а іх трэба не менш 6.

На ўчастку арганізаван агітпункт, але выбаршчыкі сядзі не заохвочы. Гэта сведчыць, што масавая работа сарад выбаршчыкаў праводзіцца слаба.

Заходзім у дом № 28 па Інтэрнацыянальнай вуліцы, які знаходзіцца на прапуць выбарчага ўчастка. Выбаршчыцы Бродзіна Дора і Канцлер Іва, якія працяваюць у кватэры № 4, расказваюць: — Да нас за ўсё час ні разу не заходзіў агітатар. Мы нават не ведаем, хто нашы кандыдаты.

Як відаць, галаўную партыйную арганізацыю інстытута народнай гаспадаркі, якая прымавана да гэтага ўчастка, не турбуе той факт, што многія выбаршчыкі да гэтага часу не ахоплены яшчэ агітацыйна-масавай работай.

Р. С.

### Неадкладна выправіць памылкі ў спісках выбаршчыкаў

ВІПЕБСЕ. (Мар. «Звязда»). «Звязда» паведамыла ўжо аб мностве памылак, дапушчаных Віпсебесам гарсоветам пры складанні спіскаў выбаршчыкаў. За гэты час многае ўжо выпраўлена, але работа яшчэ далёка не закончана.

Так, напрыклад, выбаршчыкаў, якія працяваюць у доме № 18/2 па Бальнічнай вуліцы, гарсовет аднёс да 25-га выбарчага ўчастка. Так было і абвешчана. У сапраўднасці большасць выбаршчыкаў гэтага дома чамусьці аказалася ў спісках 16-га выбарчага ўчастка. Тут, безумоўна, дапушчана вялікая блытаніна пры складанні спіскаў выбаршчыкаў.

У спісы яшчэ і па сёння не ўключана вялікая колькасць грамадзян.

Напрыклад, каля 50 чалавек абслугоўваюцца персанала новай клінічнай большыцы Закаўказца на вуліцы (і інш.), што працягаюцца ў доме на тэрыторыі большыцы, зусім не ўключаны ў спісы выбаршчыкаў.

У Палажэнні аб выбарах у мясцовыя саветы прама гаворыцца: «Выканаўчы камітэт Савета дэпутатаў працоўных абавязан разгледзець кожную заяву на няправільнасць у спіску выбаршчыкаў у трохдзённым тэрмін». Між тым, ёсць факты, калі гарсовет яшчэ па гэты дзень не выправіў дапушчаныя няправільнасці ў спісках выбаршчыкаў па заявах, паданых многімі дзён таму назад. Так, напрыклад, 16 снежня яшчэ не быў уключан у спісы выбаршчыкаў памылкова прапушчаны грамадзянін Чаркоў Сяргей Іаўрэвіч, які працявае па Комсамольскай вуліцы № 71, хоць ён падаў заяву яшчэ 8-га снежня. На жал, гэта не адзіны выпадак.

Заяўка ў разгледзе заяў часта бывае не толькі па віне гарсовета, але і па віне выбарчых камісій. Ёсць факты, калі выбаршчыкі падаюць заявы непасрэдна выбарчым камісіям, але апошнія па некалькі дзён марнуюць іх у сябе і потым толькі перадаюць гарсовету.

### Падрыхтавана сустрэнем выбары


Па тэрыторыі Чарнышкаўскага сельсавета. Дрыбінскага раёна, створаны адны выбарчыя акруга па выбарах у абласны савет, 4 акругі па выбарах у раённы савет і 25 — па выбарах у сельскі савет. Партыйная і комсамольская арганізацыя сельсавета правялі ўжо вялікую работу па падрыхтоўцы да выбараў.

Праведзен рад семінараў і нарад з агітатарамі і членамі выбарчых камісій. На

ўсёх участках шырока разгорнута агітацыйна-масавая работа.

Агітатар-комсамолька тав. Кісялёва (калас імені Будзёнага) сістэматычна праводзіць заняткі са сваімі выбаршчыкамі па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. Таксама добра працуюць агітатары тав. Крупенца ў калгасе імені Сталіна і тав. Рамаанаў у калгасе «Ударнік».

Я. НАЙДАНАУ.



Будынак рэстаўрыраванай Аўлабарскай падпольнай большыцкай друкарні Каўказскага саюзага камітэта 1904—1906 гг.

гэтага дома падазронных асоб неадкладна-ж напярэдняваць аб гэтым работніцка друкарні з дапамогай электрычнага звана. Кнопка якога знаходзілася ў спіне над ішпаларні. Гэтым званком Ваба Даша-дзе напярэднявала таварышоў, працаваў іх у друкарні, спыніў работу на машыне і не выходзіў з друкарні; паўторны званок служыў сігналам для аналізаў работы.

«Таварыш Сталін» у лютым 1904 г. пасля пабегу з сылкі (Сібір) вяртаецца ў Тбілісі і становіцца на чале большыцкіх арганізацый Закаўказца, арганізуе і накіравае барацьбу супроць менавітаў, якія пасля П'еза партыі за час аўстэрыі таварыш Сталіна асабліва актыўна ўдзельнічаў. (Л. Берля. Да пытання аб гісторыі большыцкіх арганізацый у Закаўказзі. Выд. 1938 г., стар. 47).

У гэтай гістарычнай барацьбе, якая праводзілася пад кіраўніцтвам таварыш Сталіна, шырока была карыстана Аўлабарскай негалеальнай друкарні Каўказскага саюзага камітэта РСДРП.

На кіраўніцтвам таварыш Сталіна ў Аўлабарскай падпольнай друкарні на грузінскай, рускай і армянскай мовах быў выданы вялікі тиражом пазы рал творы В. І. Леніна. У канцы 1905 года на грузінскай і армянскай мовах выйшлі геніяльныя працы Леніна «Да высокай беднаці» і «Рэвалюцыя дэмакратычна дзятатура пролетарыята і сялянства» і інш.

У Аўлабарскай друкарні былі надрукаваны на грузінскай, армянскай і рускай мовах брашуры таварыш Сталіна «Дзве схваткі», «Мімаходам аб партыйным рэвалюцыя», а таксама напісаным

Сталіным пракламанні і азовы. Тут-жа выхадзіла пад рэдакцыяй таварыш Сталіна газета «Пролетарыяцкі брэдэа» («Барацьба пролетарыята») з дадаткам «Пролетарыяцкі брэдэа пурцалі». «Лістак барацьбы пролетарыята». Абедзве гэтыя газеты выдваліся на трох мовах. Вялікі лік перадачы і кіруючых артыкулаў у гэтых газетах належыць яму таварыш Сталіна, напрыклад, «Аказ сацыял-дэмакрату», «Ік сацыял-дэмакратыя разуме нацыянальнае пытанне», «Парскі маніфест і народная рэвалюцыя», «Накшкі тав. Аляксандра Пулюкіза», «Рэакцыя ўзмацняецца і многі ішпы».

У сваіх артыкулах, брашурах і пракламаных таварыш Сталін напасіў руйнучы ўдар менавітам, дашамак і іншым парогам рэвалюцыянара рабочага руху. У сваіх працах таварыш Сталін адстойваў і развіваў вучнёвы Марксіс-Леніна аб пролетарскай партыі. Таварыш Сталін пісаў свае творы і рэдагаваў большыцкую літаратуру, якая друкавалася ў негалеальнай Аўлабарскай друкарні, пераважна ў доме прафесійнальнага рэвалюцыянера рабочага Закро Чодрышвілі.

Большыцкая літаратура, якая выдавалася ў падполлі, распаўсюджвалася па Грузіі і Усёму Закаўказзю праз спецыяльных агентаў Каўказскага саюзага камітэта. Большыцкія прапагандацыі — рабочыя, сялянскія, прапагандацыі ў Тбілісе, Баку, Батуме, Кутаісе, Чыгурацх, і іншых месцах, у дастатку забяспечваліся творамі Леніна і Сталіна і ўсёй партыйнай літаратурай, якая выдвалася Каўказскім саюзным камітэтам.

З походу выхад першых нумароў «Пролетарыяцкі брэдэа» рэдакцыя цен-

тральнага органа партыі «Пролетарыяцкі ліста» «Горача вітаем разшырэнне выдання рэдакцыі Каўказскага Саюза і жадаем яму далейшых поспехаў у аднаўленні партыйнасці на Каўказе».

У канцы 1905 года, побач з негалеальнай работай, большыцкі Закаўказца скарывоўваюць і легальныя магчымасці работы. З 20 лістапада пад кіраўніцтвам таварыш Сталіна пачала выходзіць легальная большыцкая газета «Каўказскі рабочы лісток», пасля чаго па рашэнню Каўказскага саюзага камі



